

Пісудчыкі не задушэць вызваленча-рэвалюцыйны рух!

Яснавельможнае панства закупае ў ланцугі ўсякага, хто працівіцца панскаму прыгону
Ганьба польскім гвалтаўнікам! Няхай жывуць працоўныя Заходняй Беларусі!

Да разгону Беларускай Грамады.

Становіцца беларусаў у панскай Польшчы тако, што ўсе абставіны, увесь уклад жыцця прадстаўляюць глебу для напружанага стыка з польскай уладай. Да гэтага часу заахвочвацца „асадніцтва“ — механічнае запярэджанне польскай улады шляхам прадстаўлення лепшае зямлі і розных гаспадарчых ільгот колоністам, салдатам і афіцэрам польскай арміі, якія сябе выявілі і якія захоўваюць на мясцох свой вяртэнні „гонар“ узбройванне і сувязі з прадстаўнікамі ўлады.

Школьная палітыка польскага ўраду мае на мэце зачыніць усе беларускія школы, і да гэтага часу такіх школ зачынена больш трохсот.

Натуральна, што беларусы патрабуюць здавальнення свайх жыццёвых запатрабаванняў і надзеюцца на сваю нацыянальную арганізацыю „Беларускую сялянска-рабочніцкую грамаду“. Статут грамады запярэджвае польскай уладай і да гэтага часу гэтая арганізацыя была зусім лягальнай. Асноўны склад гэтай арганізацыі сялянства Грамада мае газету „Народная Справа“, мае выдавецтва, навуковае таварыства, таварыства беларускіх школ — арганізацыя выключна культурніцкая. З часу майскага перавароту Пісудскага, грамада буйна рассялі і ў сучасны момант лік яе на рассяі дасягнуў 70 тысяч (супроць 6 тысяч у маі).

На сродкі польскага ўраду стварэння пратываўляюцца грамада „Беларуская“ арганізацыя: „Беларуская рада“ на чале з Паўлюкевічам, „сялянскі саюз“ з Ярэмічам і партыя хрысціянскіх дэмакратаў з Іксандэрам Станкевічам. Усе гэтыя арганізацыі ніякі аўтарытэты не карыстаюцца і прымаюцца насельніцтвам за вызначана-ахраніцкія арганізацыі. Ня раз пасланы Паўлюкевіча сяляне пунічна палілі на вуліцы дэман-

стрыруючы свае адносіны да яго арганізацыі.

Ваючы масавай і аўтарытэтай арганізацыі, польскі ўрад парашу ліквідаваць грамаду. Арышты, штрафы, рэзгон зьездзі пачаліся ўжо з восені. Цяпер-жа прымаюцца больш рашучыя меры. У сувязі з апошнімі масавымі арыштамі польская газета „Варшавянка“ паведамляе, што беларуская грамада аб'яўлена нелягальнай.

Сярод новых дзясяткаў арыштаваных маюцца дэпутаты сойму: Валашын, Мятла, Тарашкевіч і Рак-Міхайлоўскі. Відзець, які страх польскага ўраду перад культурніцкай арганізацыяй заботы нацыянальнай меншасці, калі для арышту дэпутатаў сойму яно ня лічыць з свайх конституцый. Відзець, што справды зьбіваюцца беларускі рух, калі ўлада сьпішыць загань грамаду ў падполье.

Афіцыйнае паведамленне польскага ўраду ў сувязі з пераследваннем беларускага руху наводзіць на сур'ёзны размовы. Значы яму патрабавалася даваць заахвочваюцца дэпутатаў, што беларускі рух стварыўся патугамі і на сродкі суднай дзяржавы, інакш кажучы, СССР, якая кіруе апошнім? З розных бакоў наплываюць весткі, што ў Польшчы бяруць верх тры элементы, якія ня хочуць урэгуляваць палітычныя адносіны з СССР і якія думаць захаваць „вольныя рукі“ на той выпадак, калі міжнародная і ўнутраная сытуацыя дазволіць ім штурхнуць Польшчу ў якую-небудзь авантуру супроць СССР, каб ажыццэвіць сваю даўнейшую думку, аб межах 1772 г.

Мы, з належным супакоем сочым за разьвіццём падзей у Польшчы і будзем растлумачаць польскаму народу ў імкненьні да супако і дружбы з польскім народам, у той жа час не дазваляць нікому „зваліць з хворага галавы на здароваю“.

Паны не патопаць у крыві справу працоўных.

Рабочо-сялянская грамадзкасьць Польшчы пратэстуе супроць гвалтаў над нацыянальна-вызваленчым рухам ў Заходняй Беларусі.

Хто арыштаваны ў Вільні.

Апрача дэпутатаў Беларускай Сялянскай Рабочай Грамады Тарашкевіча Валашына, Раі Міхайлоўскага, дырэктара Беларускай гімназіі ў Вільні Астроўскага і іншых аб якіх пісалася ўчора, палітычнай паліцыя арыштавала па гэтай жа „Грамадаўскай“ справе яшчэ шмат выдатных беларускіх палітычных дзеячоў.

Між іншымі арыштаваны сакратар цэнтральнае рады профэсійных саюзаў Алейнічун і наступныя члены ЦК Грамады, і Назарук, Шыркевіч, Мокі, Марцінчык, Навакоўскі, Кравец, Барсевич, Коўш, Вайнер і інш.

300 арыштаваных у Віленскім ваяводстве.

Вобсыкі і арышты не сунімаюцца. — Памяшканьне Грамады ў Вільні апычатана.

Згодна атрыманых з Вільні паведамленьняў учора там прадаўжаліся масавыя вобсыкі і арышты.

У Варшаве зроблен вобсык на кватэры арыштаванага ў Вільні дэпутата Бел. Грам. Тарашкевіча: кампаньютучых матар'ялаў не знашлі.

Афіцыйнае паведамленне польскага ўраду ў сувязі з пераследваннем беларускага руху наводзіць на сур'ёзны размовы.

Чаго варта „абяцаньне“ старшыні сойму.

Намеснік старшыні Беларускай сойманскага клубу — сенатар Багдановіч зьвярнуўся ў нядзелю 16 студзеня да маршалак сойму Ратай з просьбай захаваць недатычнасць тых дэпутатаў „Грамады“, якія яшчэ не арыштаваны (Мятла і Сабалеўскі).

Ратай запэўніў Багдановіча, што гэтыя дэпутаты „Грамады“ ня будуць арыштаваны без дазволу сойму, бо галоўны мотыў экстрэмнасьці арышту першых трох дэпутатаў быў „ухіленьне мяжымасьцяў“ скасаваньня сьлядоў злучаньства“. Адносна Мятлы і Сабалеўскага гэты аргумент адпадае.

(Ад РЭД. Услед за абяцаньнем маршалак сойму аб захаваньні „недатычнасці“, дэпутат Мятла быў арыштаваны).

Не нашле на вас бог Грознага Івана...

...Сын вясковага селяніна Мікішка ўвесь час думаў над тым, як-бы яму стаць птушкай, як бы яму прыладзіць крылькі, на якіх можна было б лётаць у бязмежных даях сьнежчай павятры.

Мікішка вучыўся крылькі птушак, прыгледзецца да іх пабудовы і разам з гэтым будзе свае, палатныя крылькі.

Ён ужо некалькі разоў узлязіў на стралу свае хаты, каб ляцець. І Мікішка ляцеў, толькі ня птушкай, а камнем у ніз.

За такіх думкі і спробы Мікішка, суседзі пачынаюць зваць яго сатаной, а бацьра катуюць рознымі мукам, як чалавека, што ня верыць у бога, і знаецца з нячыстай сілай.

Мікішка паладае за свае „злучаньства“ на двор самага цара Івана Грознага. Тут ён наладжвае кола ў машыне, якое ачышчала лён за што царыца дазваляе яму будаваць крылькі і ляцець.

Мікішка адначасна атрымаў загад ад Грознага падрыхтавацца да палёту перад царскім гасьцямі.

Ён узлязіў на царскі дом і адтуль буслам кружыцца вярхоўна-высока над галоўнай цар і яго гасьцёй.

Вось сюэт гістарычнага баляка — кінофільма „Крылькі халепа“. Гэта было ў 16 стагодзьдзі, без мялага 400 год таму назад. І няма нічога дзіўнага, што прад „жыццямі духоўнымі“ кленчылі халепы, цялявалі сьведжкі па якіх хадзіў цар Грозны.

Успомніўся нам сёньня малды халепац Мікішка з царом Грозным таму, што ў Бялянкіцкім раёне Калінінскае акругі, падружыліся з сатаной ужо не „халепа“, а самі духоўныя ашчы — папы.

Некалькі часу таму назад у Бялянкіцкім сабралася з паўдзюжны папоў. Пасля колэктыўнай абежні, царкоўныя чмелі пашлі ў „госці“ да бялянкіцкага папа...

Ужо была глыбокая ноч і толькі сабакі перагавкаліся паміж сабою, як адзін „аіцец“ з прысутных тут папоў узыбраўся на вішню, што расла за хатаю, а з яе на страху і давай да нечага рыхтывацца (мабыць, да палёту, як Мікішка! Вось малайчына!), але ногі няўтрымаліся на сьлякай стразе і пол сіолам скулься ўніз. Чудэ ў жывых застаўся.

Арышты на правінцыі.

У мястэчку Друя, Браслаўскага павету адміністрацыйна ўлада арыштавала 6 чалавек, у якіх, нібыта, знойдзена шмат „арышчэўскай“ літаратуры.

У Нова-Погоцкай гміне гэтага-ж павету арыштавана 5 чалавек.

У мястэчку Глыбокім, Дзісьненскага павету арыштавана 6 чалавек, між іншымі арыштаваны старшыня Беларускага коопэратывага саюзу Сякалоўскі і старшыня паветовага камітэту „Грамады“, Нікіфароўскі.

У Крэўскай гміне Ашмянскага павету зроблена шмат вобсыкаў, прычым, быццам, знойдзены чырвоныя сьцягі, адозны і іншая рэвалюцыйная літаратура. У Краўскай гміне агулам арыштавана 16 чалавек.

У розных вёсках Маладэчанскага павету пакуль-што арыштавана каля 20-ці чалавек.

У Бельскім павеце арыштавана агулам — 23 чалавекі, у Горадні — 12, у Сакоцкім — 15, у Валкаўску — 3, у Беластоку — 8, у Пінску — 16. Апрача гэтага, у Пінску зроблены вобсыкі і рэвізія справы Пінскага аддзяленьня Беларускага банку.

Арышты ня спыняюцца.

Паліцыя перастаралася. Частка арыштаваных у Варшаве вызвалена з-за адсутнасці прычын. У час аблавы зроблены вобсыкі на ўсіх дэлегатаў дзяці бальнічнае масы.

У Вільні сярод арыштаваных некалькі членаў дзяці ППО.

Акт беспраўд.

У гутарцы з прадстаўнікамі друку беларускай дэпутат Лібэрман з прычыны арышту беларускіх дэпутатаў зьявіў: „Арышт дэпутатаў зьяўляецца незаконным, і старшыня сойму Ратай павінен патрабаваць іх вызваленьня“.

Дэпутат сойму відэк Заморскі лічыць, што арышт дэпутатаў без дазволу сойму зьяўляецца „актам беспраўд“.

Нод чым павінны прынаваць арганізаваныя канфэрэнцыі ЛКСМБ.

Рэзолюцыя Пленуму ЦК ЛКСМБ

Пленум ЦК ЛКСМБ пастанаўляе, што грунтоўны напрамак у працы арганізаваных канфэрэнцый ЛКСМБ павінен быць такі:

— У правэрцы выкананьня арганізацыйных рашэньняў 14-га зьезду партыі 7-га зьезду УсЛКСМ і 8-га зьезду ЛКСМБ. Галоўным пытаньнем у рашэньнях паказаных зьездаў было адначасна „крызіс росту“ ў камсамоле з якога камсамол выходзіць але яшчэ на вышэй. Канфэрэнцыі павінны дасканальна абгаварыць усе пытаньні зьвязаныя з найхутчэйшым выхадом КСМ з крызісу росту, г. з. абгаварыць становішча справы ў саюзе з ажыццэўленьнем яго працы, павышэньнем якасьці працы.

— Характар рашэньняў павінен вызначацца агульнымі ўмовамі працы Камсамолу сярод рабочай і сялянскай моладзі, прычым, грунтоўнай мякчай гэтых умоў зьяўляецца рост грамадзянска-палітычнай актыўнасці рабоча-сялянскай моладзі, а новай на росце актывнасці рабочага і сялянскага руху народнае гаспадаркі ў агульнае ўнутры саюзнай працы.

Рост актывнасці рабоча-сялянскай моладзі прымусіае канфэрэнцыі асабліва дасканальна прапрацаваць усе мерапрыемствы асабліва зьвязаныя з удзелам камсамолу ў гаспадарчым будаўніцтве, накіраваньне ў бок правільнага і поўнага скарыстаньня актывнасці моладзі, у бок поўнага зьнішчэньня адмоўных зьявішч у жыцці моладзі, як-та: п'янства, хуліганства, зьявішч працывагаспадарчых асобістых грамадзкіх.

Актывнасць дэлегатаў канфэрэнцый павінен грунтоўна абгаварыць абгаварэньня і канкрэтнай прапрацоўкі наступных грунтоўных пытаньняў:

— удзел камсамолу ў гаспадарчым будаўніцтве як стрыжнёвай задачай у мінулай працы і ў працы на ступанай,

— становішча рабочай моладзі галоўнае, з гэтага яе вывучэньне, праца ў профсаюзах і беспрацоўе,

— узмацнэньне пролетарскага кіраўніцтва ў саюзе, прычым зьвярнуць асаблівую ўвагу пытанню павышэньня ўдзелнае палітычнае вагі рабочай моладзі, г. з. павышэньне яе ідэйнага ўзроўню культурнага выхаваньня і г. д.,

— становішча працы на правядзеньню нац. палітыкі партыі,

— праца сярод беднаты коопэрацыйнае яе, праца сярод батрацтва павышэньне яго палітычнай актывнасці працы ў саветах.

Зьвярнуць увагу пытаньням с.-гасп. адукцамі сялянскай моладзі.

Падэпшыньне зместу працы пінар-аганізацыі, палітычнае якасьці пінарскага агляду зьвярнуць асаблівую ўвагу вытворчым атрадам.

Абгаварэньне і вырашэньне гэтых пытаньняў утварыць усе ўмовы яшчэ к большаму палітычнаму ланіскага выхаваньня мас камсамольцаў і беспартыйнай рабоча-сялянскай моладзі на грунце вучэньня рашэньняў 14-га зьезду партыі і 15-й парт. канфэрэнцыі.

Галоўную ролю грэе ў узмацнэньні ўсёй працы саюзу і ўзмацнэньні сувязі камітэтаў з масай радавых камсамольцаў — гэта высюваньне ў арганізацыі т. т. працоўных у станка і ў сахі.

Пагэтану зьвярнуць увагу павышэньню рабочага асяродку ў арганізацыях камітэтаў і павышэньне іх у складзе колькасці батракоў і беднакоў.

Уводзіць у камітэты т. т. больш партыйна-вытрыманых разумеючых агляда класавай барацьбы ў умовах барацьбы сацыялістычных элементаў з элементамі капіталістычнымі, ведаючых мясцовае ўмовы, быт мову.

Культурны адпачынак рабоча-сялянскай моладзі

„Організацыі ЛКСМБ павінны ўплатную падыйсьці да сыстэматычнага і практычнага кіраўніцтва культурна-масавай працай да задачы якаснага і колькаснага павялічэньня практычных дасягненьняў саюзу ў гэтай галіне на грунце большага разьвіцьця ініцыятывы АК, РК і ячэек.“

(3 рэзолюцыі апошняга пленуму ЦК ЛКСМБ).

Дні сялянскай моладзі

(Ліст з Мазыршчыны)

Сёньня культдзень сялянскай моладзі ў нашай акрузе мае свой твар. У шэрагу рабнаў ён набыў сталы, правільны зьмест. Прыкладна: кароценькі даклад, ці гутарка ў пераможку на політычную і культурна-асьветную тэму; спектакль, вусная, а дзе ні-дзе і сьветлавая газэта, потым гульні, скокі, сьпэсы і інш. У некаторых мясцох практыкавалі і вельмі удала праводзілі пастаноўку інсцэніраваных судоў над трохпольем, над сялянскай каровай і г. д.

Такі зьмест, у якім увязвалася карыснае з вясёлым прыцягвала да сябе беспартыйную сялянскую моладзь, як хлапцоў так і дзяўчат.

Аб ўтаргавэце гэтых добра правядзеных „днёў“ сьведчыць наступны характэрны факт:

Сялянская моладзь мястэчку Жыткавічы думала наладзіць у адзін з вечароў пагулянку, але дзеваўшыся, што ў той-жа самы вечар ячэйка комсамолу праводзіць культдзень, беспартыйная моладзь сваю пагулянку адмянула.

Аб добрым уплыве культднёў сялянскай моладзі нават на хуліганнаў гаворыць наступны факт:

У вёсцы Малашэвічы, Лельчыцкага раёну група вясковых хуліганнаў, якая заўжды перашкаджала правядзеньню ячэйковых сходаў, на культдні трымаў сябе вельмі добра. Уважліва слухала гутарку, прымавала ўдзел у ўсёй астатняй моладзьню і нават дэкавала за гэты вечар.

Але, апроч добрых бакоў, у некаторых мясцох ёсьць непраўільныя ўхілы ў правядзеньні культднёў, напрыклад:

У Капаткевіцкім раёне на культднёх сялянскай моладзі ставяцца толькі даклады на політычныя тэмы, як міжнароднае становішча, Чырвоная армія і г. д. У іх зусім адсутнічаюць тэмы сельскагаспадарчых і культурна-асьветных. І аразумела, што такія «дні» ня вельмі цікаваць моладзь.

Практика „днёў“ выявіла яшчэ шэраг недахопаў, але ўжо больш дробных як нэрэгулярнасьць у правядзеньні, няўдаганьне беспартыйнай моладзі ў правядзеньне дню, неабыстоўваньне новых песень і гуляняў.

Але наогул трэба сказаць, што дзень сялянскай моладзі заваяваў сабе ў вёсцы належнае месца. Неабходна толькі добра сачыць за адвадзенай уважкай дзелавой часткі з ўвясцяльцельнай, не дупліруючай ў гэтых адносінах ніякіх ухляў.

Толькі правільнае злучэньне карыснага з прыемным, можа апраўдаць тых заадачы, якія пастаўлены перад днём сялянскай моладзі.

Лейтэнт.

За новую прыпеўку.

Нам усім вядома аб тым, што вясковы гарманісты ня мае матар'ялу. Усе прыпеўкі маюць і адбываюць усяго толькі стары быт, старую вёску, часта пахабшчына—сябра гарманістага.

Нам удалося седзячы на вачорках сабраць каля 80 прыпевак, якія расьпяваюцца пад гармонію.

Вось некалькі з іх, якія адбываюць адносіны дзяўчат да хлапцоў:

Я на ганачку стала
Усім па дуліцы давала
Каму дуліку, каму дыво
Хлопцы дурні, дурні не.
Напішу яму прашчаньне
Я на лістку на табак.
Ці я прыду давайце
Вешаць хлябцаў, як сабак.

Ці напрыклад:

Не стой нім пад вакном
Ды не таічы ты маты,
Был хочаш маю вяселье
Надмайска у тым.

Сярод шматлікага аднастойнага рэпертуару ёсьць прыпеўкі, якія адбываюць адносіны да гармоніка:

Эх, ты нім дуй агонь,
Кіні пошу гармонік.
Гармонь пона ды вестара
Зіграў, як гітара.

У меншай меры, але ўсё-ж пачынае сабе прабіваць дарогу і сучасная частушка.

Дзяўчаты вёскі прысьвячалі комсамольцам наступныя прыпеўкі:

Дайце ходу парохам,
Развешце чартам,
Я люблю ваш парод,
За судары выгом.

Шля і котам камамі тым—
Несла глядак прылод.
Я гуляю з конкі тым—
Зашушу у комсомол.

Я сядзеца каля хаты,
Тылы тонкі цакоц.
Мне каваля дэвогаты
Купаць зямнокі апакоц.

Але такіх частушак мала; яны слаба адбываюцца на лядох гармоніка.

Ужо шмат новых прыпевак ёсьць выпушчаных у зборніках, друкаваліся на старонках газет, але яны ўсё-ж такі слаба развучваюцца. Ва ўзятай нам лініі па ўважліваму культурна-масавай працы — больш увагі пасаоўваньню новых прыпевак у вёску і першымі ў гэтай справе павінны быць гарманісты.

Ізваяў.
АД РЭДАКЦЫІ: Рэдакцыя прашэ
нададзіць ай і зборнікам табыч частушкі.

Пусьці мяне маці.

— Пусьці мяне маці
У клуб пагуляці,
Хаця на хвілінку
Пачуць там навінку.

У клубе—сьпяваюць,
У клубе іграюць.
Толькі бачыць люба,
Што робіць у клубе.

Там вісць афішкі
Чытаюць кніжкі,
Ды кажуць даклады
Дзяўці парадзі.

Як зрабіць, што трэба,
Каб мець многа хлеба.
А маці благая
У клуб ня пускае.

— Чаго туда шварнш,
Табе пара замуж

У царкву схадыла-б
І другіх вадзіла.
— На царкву забуду
І хадзіць ня буду.
— Ах прахвост, халера
А каб ты шчарнела.
Дык бярэ „манаты“
І кон з мае хаты.
— Ня страш, ня бі матка,
Мяне-ж любіць Янка
Цабе нестрашуся,
А з ім расьпішуся.
Янка добры хлапец
Нават комсамалец.
Еч казаў учора—
Возьмі замуж скоро,
Дык-жа ведай маці!
Пускай ў клуб гуляці.

Зах. Бульбінкі.

Зьезд навучыў.

(Збароў, Рагачэўскі р., Бабруйшчына).

Пасьля Бабруйскага зьезду гарманісты я пачаў думаць аб утварэньні шумавога оркэстру. (Аб гэтым нам казалі на зьездзе). Утварыць оркэстр мне удалося і вельмі добра.

У оркэстр уваходзяць наступныя інструмэнты: гармонік, дзьве скрыпкі, (грае 2 дзяўчкі), балалайка, трыкутнік, барабан, рупар, сьвісток, званок. Зрабілі дзьве рэпэтыцыі і музыка атрымалася надзвычайна добрай.

Пасьля гэтага мы сьвяткавалі юбілей ячэйкі. Паставілі справядзачу сакратара аб працы ячэйкі. Пасьля дакладу была вусная газэта, потым радыё. Пасьля радыё была дэклімацыя.

Закончыў концертную частку шумавы оркэстр, які выканаў: Кракавяк, тустэві, вальс, гапак, маробачка. Пасьля ўсого гэтага зрабілі танцулькі. Паміж імі праводзілі розныя гульні.

Вечар адбыўся ў школе. Моладзі было чалавек 150. Праўда, памяшканьне больш умясціць не магло. Гэты вечар, асабліва шумавы оркэстр, усёй моладзі вельмі спадабаўся.

Цяпер комсамольцы прышоўшы на вачоркі беспартыйнай моладзі зьвяржа пачынаюць увадзіць розныя гульні і ўся моладзь вастаецца імі здаволеная.

Гарманісты АЛЯКСЕЯЎ.

Культурным вечарам сарва лі п'янікі.

(Зольшанская ячэйка, Ліозьнянскага раёну, Віцебшчына).

Наша комсамольская ячэйка напярэдадні каляд задумала правесці вечар у вёсцы Зольша. Аб гэтым хлапцы за некалькі дзён раней апавяшчалі ўсю вясковую моладзь.

25-га сьнежня ўся моладзь бліжэйшых вёсак і комсамольцы пачалі зьбірацца ў школу. У хуткім часе школа была перапоўнена. Тут былі акрамя маладых хлапцоў і дзяўчат дарослыя і нават старыкі.

На гэтым вечары бмў паставілі даклад аб значэньні каляд, пасьля якога было задзедна шмат пытаньняў. Асабліва ў гэтым правілі сябе старыкі.

Пасьля дакладу пачаліся гульні. Організавалі воліфранты, сьпэсы і г. д. Гулялі ў поліфанды прашла вельмі жыва. Усе прысутныя прымалі надзвычайна актыўны ўдзел.

Для гэтага вечару былі падобраны зусім новыя гульні, што вельмі зацікавіла прысутную моладзь.

Наогул трэба сказаць, што вечар прашоў надзвычайна добра. Ён выявіў вялікую зацікаўленасьць беспартыйнай моладзі да комсамолу, а так сама і сарваў некалькі п'яніак, якія падрыхтоўваліся да спатканьня каляд.

Прысутны.

Недахоп у працы юнскэцыі саматужнікаў.

Юнскэцыя саматужнікаў (у Меіску) ў сучасны момант налічвае каля 240 сяброў, а між іншым, сярод іх расейскіх хлапцоў і дзяўчат усяго 8-10 чалавек. Нягледзячы на гэты факт, юнскэцыя больш прапануе і таму комсамолу, кіраўніку гэтай юнскэцыі-прышоўся раней за ўсё зьвярнуць увагу на організацыю гэтай часткі саматужнай моладзі.

Агульна-гарадзкая перарэгістрацыя саматужнай моладзі дала магчымасьць юнскэцыі выявіць колькасць расейскіх саматужнай моладзі.

Організацыйна аформіць нашу працу сярод расейскай часткі юн-

скэцыі праз спэцыяльны політгурток на расійскай мове, праз апрацоўку ўсіх організацыйных пытаньняў з гэтымі таварышамі асобна. Наступныя два сходы юнскэцыі мы рашым правесці на расійскай мове. Гэта можа дасць магчымасьць юнскэцыі аазаміць толькі што ўступіўшых расійскіх таварышоў з працай і становішчам юнскэцыі.

Трэба адзначыць, што покуль рост юнскэцыі за лік расійскай саматужнай моладзі ідзе слаба.

Трэба узяць працу па ўнявядзеньню ў юнскэцыю моладзі іншых нацыянальнасьцяў.

М. Рузін.

Больш выразнасьці ў працы Пра юнрабвяскараў і іх гурткі

1. „Ліквідатары“ юнкорэўскага руху

У апошнія часы ўсе часьці часьцей пачалі зьяўляцца ў некаторых таварышоў думкі, што юнкорэўскі рух—гэта „пустая забава“, няцэнныя газэты моладзі—лішняя тратэ маладой актыўнасьці і распыленьне сьляў, юнкорэўскія гурткі—трэба зьліць з агудлівым рабвяскараўскімі, бо яны не адгравляюць патрэбнай ролі ў выхаванні моладзі, у пашырэнні яе політычна-грамадзянскай сьведомасьці і наогул „абмазгоўваюцца“ шляхі напад на жыцьцё слова „юнкор“.

Нехта Яргун, у адным з нумароў „Комсамольскай Праўды“ за сьнежань 1926 году, гэта пытаньне разьявае проста:

— „Зразумела, у моладзі ёсьць некаторыя свае інтарэсы ў вытворчасьці (броня, ахова працы падлеткаў, фэбавуч і г. д.), але яны ня так ужо вялікія, каб для высвятленьня іх у газэце патрэбна было ствараць самастойны рух юнкорэў. Юнкорэўскія гурткі, дзе яны ёсьць, павінны ў далейшым трымаць курс на поўнае зьяўленьне з агудлівым рабвяскараўскімі гурткамі. Юнкорэўскія нясьцэнныя газэты павінны таксама трымаць курс на поўнае зьяўленьне з агудлівага рабвяскараўскага руху, выклікаючы да жыцьця Комсамол і распускаючы ў нэрэгулярнай суаці з яго працай“ (3 рэзолюцыі II Усеаюнаўскай рабвяскараўскай нарады).

Ім ня прыходзіць у галаву, што: „Юнкорэўскі рух зьяўляецца адной з форм праяўленьня політычнай актыўнасьці моладзі і набывае выключнае значэньне“ (3 рэзолюцыі III [апошняй] Усеаюнаўскай рабвяскараўскай нарады).

Падобныя выдумкі аб „ліквідатарах“ юнкорэўскага руху нясуць разладзіцу і пасыўнасьць у працы юнкорэўскіх гурткоў. Апошняе падрывае узрост політычна-грамадзянскай сьведомасьці працоўнай моладзі, бо з „ліквідатараў“ юнкорэўскага руху (чаго, вядома, ніколі ня будзе) комсамол пазбаўляецца адной плённай веткі сваёй працы.

2. „Самі сябе гонім у магілу“

На адной з рэбных нарад вяскараў было пададзена прадстаўніку на гэту нараду ад партыйна савецкай газэты пытаньне наступнага зьместу: „Якія асноўныя аднакі рабвяскараў ад юнкорэў і ці існуе апошні тып як прадстаўнік і выказьцель настрою працоўнай моладзі“.

Таварыш, на адрае якога была пададзена азначаная пысьліка, ня гэтак адказаў тым, што „для юнкорэўскіх гурткоў няма ніякіх палажэньняў аб іх працы, кіраўнікоў для іх няма, а стала быць і юнкорэў пачынаюць выміраць. Пішэце нам і бузцеце нашымі вяскарамі“.

Калі хлапцы пацкавіліся ўзрастам удзельнікаў нарады, дык аказалася, што процантат 93—моладзь ад 12-20 год.

Адсюль можна зрабіць вывад, што большасьць рабвяскараў і вяскараў—гэтыя ж самы юнкорэў, якія выхаваліся на нясьцэннай комсамольскай газэце, якія атрымалі правільнае ра-

зумьне задач партыі і Савецкай улады ў юнкорэўскім гуртку.

Выходзіць, што мы самі сябе лаем, самі сябе гонім у магілу, самі вучымся ў юнкорэўскіх гуртках, прызнаем іх важнасьць і галасуем за „скоропосэжную“ сьмерць для апошніх.

3. „Чырвоная Зьмена“—кіраўнічы цэнтр юнкорэўскага руху.

Погляды і думкі, што нам тут прыведзены, патрабуюць ад нашай комсамольскай газэты „Чырвоная Зьмена“ дасканалага амсьвятленьня закранутага пытаньня на сваіх старонках, усмярнага падтрыманьня працы юнкорэўскіх гурткоў.

Нашы гурткі ішчэ і на сёньняшні дзень ня маюць яскрава вызначанага парадку і напрамку свае працы. Яны часам існуюць толькі ў слоўце, што значае іх існаваньне, не разумеюць асноў свае працы, замыкаюцца ад масаў моладзі, не правядзюць політыка-асьветнай працы, ня вучацца апошняму і самі.

Па гэтай „Чырвонай Зьмене“ неабходна:

— Правесці вучот юнкорэўскіх гурткоў;

— Абмяняцца вопытам іх працы;

— Сьмалей узяцца за кіраўніцтва юнкорэўскай працы, ня палішчыць гэту важную і адказную роллю ў рукі дарослых газет (інтарэсы апошніх іншыя ад інтарэсаў моладзі);

Пашыраць з скліканьнем юнкорэўскіх рэбных нарад;

— Завесці на сваіх старонках рэгулярны куток юнкорэў і заваць у ім практычныя паказаньні для далейшай працы.

4. Мы крычым: давайце канкрэтны матар'ял!

За апошнія 2-3 гады ўжо шмат дзе юнкорэўскія гурткі організавадзіся, потым заснілі, далей зноў прагнуліся, як мухі у вёску і г. д. Чаму так?

Да таго, што юнкорэўскія гурткі ня мелі цьвёрда вызначанай праграмы у сваёй працы і самае галоўнае, адсутнічаў матар'ял які-б навучуў хлапцоў правільна разумець задачы нясьцэннай газэты і як яе паставіць сёньня, каб у кожным брудным радку адчуваўся рогат нашага будаўніцтва, яскрава і зьдзячы нашай партыі, задачы міжнароднай рэволюцыі.

ЦК ЛКСМБ і яго газэце „Чырвоная Зьмена“ трэба паклапаціцца аб хутэйшым стварэньні такой, вельмі неабходнай літаратуры.

Як узмацніць працу юнкорэўскага руху.

(Вопыт Горацкіх юнкорэў)

Раней, калі райкамол ня кіраваў юнкорэўскай працай, ішла слаба, юнкорэў баяліся „пісануць“ у газэту аб хворых баках працы, а пра дасягненьні пісаць „не знаходзілі“ патрэбным. Апрача гэтага, кеіскай працы сярод юнкорэў сярэдня дэрганая сувязь рэдакцыяй нясьцэнных газет з бюро ячэек. Гэтыя галоўныя факты перашкаджаюць разгарнуць працу сярод юнкорэў.

Райкамол, папраўляючы свае ранейшыя памылкі, парашнуў сур'езна ўзяцца за працу. Па ячэйкам правілі кампанію аб узмацненьнях юнкорэўскага руху з бюро ячэйкі.

Тут на сходах выявілася ня толькі кеіскае кіраўніцтва рэдакцыяй, але выявіліся няправільнасьці працы саміх рэдакцыяў і юнкорэў. Ра-стлумачвалі, што юнкорэў—гэта актывны комсамалец, які ішоў ў газэту, а ня „шпён“, як раней думалі некаторыя таварышч.

Як толькі юнкорэўскага Горацкага партпрофкабу організавадзі юнкорэўскага руху яго завясалася больш як 60 асоб. Абралі рэдакцыю і пачалі выпускаць нясьцэнную газэту „Шлях Леніна“, якая за кароткі час пась ела значыць першае месца ў годзе.

Юнкорэўскі гурток зьяўляецца адзін раз у два тыдні. На занятках разглядаюцца практычныя пытаньні, як напрыклад, юнкорэў і прадпрыемства, „які і аб чым пісаць“, разглядаем нумары нясьцэннай газэты

Х. ЧАРНЯК.

Нарада комсамольцаў-гаспадароў

пры Магілёўскім АК ЛКСМБ ад 10 студзеня.

Выступленьні удзельнікаў нарады.

У комсамольскіх гаспадарках ёсьць шмат цікавага.

Андрушына (пам. Лупалаўскага райагранома).

— Я зацікавілася тым, што сялянскія гаспадаркі ўводзяць у сябе навуковыя досьледы. Вельмі цікава вядуцца гаспадаркі таварышоў, рабюўшых справаздачы. Гаспадаркі комсамольцаў, якія вядуцца па новаму, значна дапамагаюць у працы аграномі.

Гаспадар малады, а ўраджай вялікі

Тарачкін (Батуньская яч.).

Ёсьць дасягненьні і яны зьяўляюцца першымі, як у комсамольскіх гаспадарках, таксама і ў вучнёўшых школ сялянскай моладзі. Там, дзе ня было землеуладкаваньня—ні ў якім разе нехта паставіць гаспадарку культурнай. Ня глядзячы на тое, што Тарасенка малады гаспадар, а ў яго ўраджай больш чым у якога небудзь старога селяніна.

Дрэнна без правільнага кармленьня

Кліманкоў (Махаўская ячэйка).

— Я хачу выказаць тое, што ў абаіх дакладчыкаў адсутнічала правільная кармівая дача, у выніку чаго быў недахоп корму на год.

Зьнішчым вузкапалосіцу.

Ларчанкоў (Княжыцы).

Гаспадарка Дранькова мае малыя культурныя дасягненьні. Коіножыва не магла павесіць добрай культурнай гаспадаркі дзякуючы таму, што існуе шматпалосіца і вузкапалосіца.

Сябе прадукты неабходна зьбываць праз коопэрацыю

Жыгуноў (Хастава).

У большай частцы нашых комсамольцаў няма неабходнай зацікаўленасьці ў гаспадарчай галіне. Трэба прывадыць больш рэшуча і гэта дасць больш карысьці. На нарадзе неабходна ядзячыць, што вузкім мала білі гаспадаркі комсамольцаў зьяўзяны з аграноміяй.

Таксама неабходна, каб збыт прадуктаў гаспадарак комсамольцаў быў больш усяго накіраван у розныя віды коопэрацыі.

Больш увагі самастойнаму гаспадару.

ШУПІКАЎ (Магілёўскі райком ЛКСМБ).

Нашы ячэйкі не зьяўлялі досыць увагі на комсамольцаў—самастойных гаспадароў. Неабходна, каб ячэйкі да гаспадарчай справы прыцягвалі ўсіх комсамольцаў.

Адносна гэтых гаспадароў—трэба адзначыць, што яны ў пагоне за сродкамі прадаюць тое, што патрэбна распаўсюджваць сярод сялян. Яшчэ дрэнна тое, што толькі адзін Тарасенка аб сваіх дасягненьнях пісаў ў газэты і часопісы. Райкомам ЛКСМБ неабходна сыстэматычна праводзіць с.г. нарады, якія ў нашым раёне да гэтага часу не адбываліся.

Вучыце другіх.

ДАМАРАЦКІ (аграном АкрЗУ).

Трэба зьявіць увагу і на тых комсамольцаў, якія зьяўляюцца толькі сябрамі сям'і і таксама могуць што небудзь новае правесці ў сваіх гаспадарках.

У галіне сельска-гаспадарчых досьледаў неабходна зьявіцца з райаграномам. Гаспадаркі таварышоў, якія тут выступалі, у большасьці Тарасенкі, могуць мець значны ўплыў на астатнія гаспадаркі комсамольцаў, а таксама і сялян. Гэтым таварышам неабходна на агульных сходах, на канфэрэнцыях рабіць даклады аб дасягненьнях сваіх гаспадарак.

Некалькі парад Дранькову. АРЦІШЭЎСКІ (нам. акруговага аграному).

Жадаю, каб усе маладыя сяляне пашлі па шляху Тарасенкаў па шляху палепшэньня сваіх гаспадарак і сваёй жыцьця.

Дранькову я раю зьявіцца ў „огнестойкае“ таварыства, якое яму дапаможа выкапаць студню. Яму ж я раю: ня трымаць двух каней у гаспадарцы, бо гэта ня выгада. Замест гэтага трэба купіць што небудзь з рагатай жывёлы, што вельмі прыбытковы будзе яму, як жывучаму каля гораду.

Вельмі цікава, што сам Дранькоў, які жыве на хутары адзначыў, што хутарская сыстэма вельмі дрэнная.

У маладых чыгуначнікаў.

Прыстаасем навучаньне да патрэб чыгунак.—Даем кваліфікаваную рабочую сілу.

Профсавета на заходняй чыгунцы.

Большасьць з профсаветных устаноў Заходняй чыгункі знаходзіцца на тэрыторыі БССР, таму моладзі Саветскай Беларусі карысна азнаёміцца з відамі профтэхнічнай асьветы і іх становішчам у сучасны момант.

Сетка старых навучальных устаноў наступная: Гомельскі Мэханічны Тэхнікум цягавой і спецыяльнасьці (162 вучні); Менскі тэхнікум і профшкола эксплятацыйнай спецыяльнасьці (144 вуч); Гомельскі ФЭУ цягнікова-сьлясарнай спецыяльнасьці (133 вуч); Менскі ФЭВ вагонна-сьлясарнай спецыяльнасьці (93 вуч); Жлобінскі ФЭВ цягнікова-сьлясарнай спецыяльнасьці (92 вуч); Сноўскі ФЭВ цягнікова-сьлясарнай спецыяльнасьці (99 вуч); Курскі рабочага юнацтва цягавой спецыяльнасьці (90 вуч). Акрамя гэтых устаноў маюцца цэлы шэраг курсаў па палепшэньню кваліфікацыі рабочых і служачых Заходняй чыгункі. Агульны лік курсаў—27 з 810 вучнямі. Брыгадным вучнёўствам ахоплена звыш 100 чалавек На індывідуальным вучнёўстве 200 вучняў.

Сетка навучальных устаноў, а таксама спецыяльнасьці, на якіх вучацца вучні брыгадніка і індывідуальнага вучнёўства вымагаюцца неабходнасьцю вытворчасьці ў кваліфікаванай сіле той ці іншай спецыяльнасьці.

Акрамя гэтага сетка школ фабрычна-завадзкага вучнёўства ўвазяецца са становішчам броні на Заходняй чыгунцы. Агульны лік броні выяўляецца па 450 адзінак, з іх 417 адзінак выкарастаны для фабзавучаў.

Брыгаднае і індывідуальнае вучнёўства ў колькасьці 300 вучняў аплываецца Стражаскай па першаму разраду, як безбрацоўным.

У сучасны момант будзе выяўчацца пытаньне аб частковай перамене спецыяльнасьці некаторых ФЭВ з гэтай прычыны, што вымаганьне чыгункі ў цягніковых сьлесарах здаволена.

З чатырох фабзавучаў Заходняй чыгункі тры пераведзены на базу сямгодкі; на базе пяцігодкі застаўся адзін Менскі фабзавуч, які таксама будзе пераведзены на базу сямгодкі.

Матар'яльнае становішча навучальных устаноў можна лічыць здавальняльным. Асноўнымі задачамі профтэхнічнай асьветы ў далейшым—гэта палепшэньне мэтадаў працы, палепшэньне якасьці выпускаў, палепшэньне матар'яльнага становішча, ўзмацненьне ўдзелу вучняў ва ўсіх галінах жыцьця сваёй навучальнай установы, і увязка падрыхтоўваемай рабочай сілы з запатрабаваньнямі вытворчасьці.

М. Сахарыў.

г. Гомель

Вучымся!

(Гомель, Школа фаб-зав. вучнёўства Заходн. чыгунак).

Наша Гомельская школа вучнёўства існуе з 1923 году. У мінулым годзе адбыўся першы выпуск, які даў нам дрэнныя вынікі. Экзамэн з 25 чалавек вытрымала толькі 15, рэшта правалілася як па тэорыі, так і па практыцы. Безумоўна, гэта тлумачыцца тэй нізкай асьветай, якую мела выпускная група (двухгодка-пяцігодка).

У гэтым годзе адбудзецца другі выпуск, на які ўскладаць добрую надзею зноў такі ня прыходзіцца з таеж прычыны, бо насцьпыховасьць досыць нізкая.

Трэцяя група адбывае практыку па цэхах у галоўных гомельскіх майстэрнях. У школе ўжо з гэтай групай справа куды лепш, бо хлопцы на базе пяцігодкі і пасьпяховасьць дасягае 85 процантаў.

Другая група—гэта першы набор на базе сямгодкі. Тут ужо куды

лепшая справа і з вучобай і з практычным заняткамі. У сучасны момант вучні другой групы праходзяць апошні нумар праграмы работы, пасля якога пойдуць па цэхах у брыгады—на практыку.

Першая група адбывае праграмныя заняткі. У навучальных майстэрнях вучні працуюць па мэтоду Цэнтральнага Інстытуту Працы. Перад заняткамі—працоўная гімнастыка, занятка з хрэсьленымі перапынкамі і г. д.

Працуюць хлапцы са стараньнем; ад працы ніколі не адмахваюцца. Прагулі і спазьненні сярод старшых груп трапляюцца. На прагулі і спазьненні ячэйка рэагуе, выклікаючы та варышоў на бюро дзеля выяўленьня прычыны выклікаўшых прагул. і акрамя таго цяпер робіцца вылікі з пэнсіі ў падвойным разьмеры.

В. Сідарчук.

А дзе-ж эканомія?

(Менская школа вучнёўства МББ чыгункі)

У нас, у школе вучнёўства МББ чыгункі мяецца мэханічнае аддзяленьне, для патрэб якога з матар'яльнага складу выпісваецца кудзеля, машынае масла, газа і інш. матар'ял.

Увесь гэты матар'ял траціцца вельмі не эканомна.

Гэтак кудзеля ляжыць у незамакнутай скрынцы, адкуль хлапцы таскуюць яе дзеля ўсякага глупства,

Р. К.

Беспрацоў'е сярод падрастаючых у БССР.

1. Стан беспрацоў'я.

Беспрацоў'е сярод падрастаючых ў умовах Беларусі прымае цяжкі і зацікажны характар. Калі мы зьвернемся да руху беспрацоўных сярод падрастаючых дык мы можам пабачыць наступнае.

На 1-е сьнежня 1926 году на вучоце юнэскаўскіх Біржы-Прыці было 2586 чалавек падрастаючых, з іх каля 50 проц. зьяўляюцца дзяўчатамі. Зарэгістравана за лістапад месяц зноў прыбывшых падрастаючых 602 чалавекі, разам з тым як запытаньне падрастаючых рабочую сілу за лістапад месяц; выказалася ў 195 чалавек.

Такая неадпавядалнасьць паміж запытаньнем і прапановаю на рынку працы падрастаючых тлумачыцца з аднаго боку прыростам падрастаючага маладняка, які ідзе куды хутчэй, параўнаўча запытаньню на падрастаючых рабочую сілу.

З другога боку нялічча на падоры ёмствах ненормальнасьці ў сэнсе працы падрастаючых таксама робіць уплыў на запытаньне (пераросткі ў броні, слабае ўнядрэньне ў кустарную працывасць і г. д.)

Ня глядзячы на гэта, ў нас ў умовах Беларусі ў значнай ступені ма-

ецца так званнае схаванае беспрацоўе. Такія факты схаванага беспрацоўя, як маліцца 5000 чалавек беспрытульных у БССР, якія ў значнай меры яшчэ не зарэгістраваны ў юнэскаўскіх, пераросткі дзяўчын дамоў, якіх налічваецца каля 1500 чал і г. д.

Усе гэтыя лічбы базумоўна засьледаюць павінную увагу ў сэнсе вынаходжаньня асобных магчымасьці к вызначнай гэтай частцы моладзі ў вытворчасьці.

Вастрата беспрацоўя сярод падрастаючых і ўнядрэньне іх у вытворчасьць ўскладняецца яшчэ тым, што мы маем справу з масай у большасьці на 90-95 проц. не маючых кваліфікацыі, у першы раз якая прышла на Біржу-Прыці для таго каб знайсці прыстааваньне сваёй працы і атрымаць магчымасьць папаўні на вытворчасьць атрымаць тую ці іншую кваліфікацыю.

Базумоўна, што гэтае пытаньне зьяўляецца адною з прычын слабага ўнягаваньня падрастаючых у вытворчасьць.

Другі від беспрацоўя сярод маладняка мы маем юнацтва, якога мяецца ў асобных біржах працы 20-

Неабходна ўзварушыць глебу!

(Ст. Віцебск, МББ чыгункі).

Ня глядзячы на тое, што зьязз кожны, сьведомы дарослы рабочы прымае актыўны ўдзел ў будаўніцтве саветскай гаспадаркі, наша моладзь, а ў гэтым ліку і комсамольцы, хоць і сорамна казаць, але ўдзелу аніякага не прымае.

Вытворчая дысцыпліна ў некаторых маладых рабочых адсутнічае, у моладзі няма зацікаўленасьці да ўзняцця вытворчасьці. Гэта можна пацьвердзіць такім фактам: калі хлапец працуе на зьдзелнай рабоце, дык у яго вытворчасьць добрая—бо ведае чым больш ён зробіць, тым больш заробіць, а калі ён-жа стане на паддзённую работу, дык якраз усё наадварот—і сьпіць у рабочы час, і кідае працу з поўня. Хай-бы гэта рабіла несьведомая беспартыйная моладзь, але вельмі часта і комсамольцы самі гэтакімі спосабамі парушаюць вытворчую дысцыпліну.

Нашы моладзь у вытворчых нарадах удзелу ня прымае.

У пытанні рэжыму эканоміі комсамольцы і беспартыйная моладзь вельмі незацікаўлены. У нашай моладзі „рэжым эканоміі“—покуль што толькі на сходах, а на справе ён не праводзіцца.

Неабходна ўзварушыць глебу, неабходна і ў нас вцягнуць моладзь у вытворчае жыцьцё. А як узварушыць—справа партыйнага і комсамольскага калектыва.

Міхась Вастравокі.

Хутка першы выпуск (Менская школа вучнёўства Заходн. чыгунак)

Менская школа вучнёўства Заходн. чыгунак у гэтым годзе робіць свой першы выпуск у ліку 14 вучняў.

Становішча школы, абсталяваньне, на чацьвертым годзе існаваньня досыць здавальняючае.

Эканомічнае становішча вучняў можна лічыць нявяднымі. Вучні першай класы атрымоўваюць 22 р. 50 к. у месяц і вучні другой класы—26 р. 50 к.—31 руб.; гэтыя класы—36 р. 50 к.; а выхульнікі—вучні чацьвертай класы—40 р. 50 к. Перавод у вышэйшыя разрады робіцца тады, калі вучань здае пробныя работы.

Яксьць работы вучняў на практыцы майстры вельмі хваляць. Гэта дае магчымасьць казаць, што першы выпуск дасць нашай чыгунцы высокакваліфікаваную сілу.

Зараз асабліва вестра стаіць пытаньне аб рэзьмержаванні выпускнікоў на вытворчасьці. Трэба партыйным і профсаюзным організацыям прасачыць за выкананьнем загаду праўленьня чыгункі аб броняваньні вольных месцаў у майстэрнях чыгункі за выпускнікамі школ ФЭВ.

ВАДЗІМ КАМАР.

Перавыбары сельсаветаў.

Рыхтуемца да перавыбараў

(Асіповічы, Бабруйшчына)

Надашоўшая перавыбарная кампанія нашага сельсавету, ускалыхнула ўсе куткі сельсаветка.

Амаль што ў кожнай установе мастэчка гэта адчуваецца. Нават сярод гандляроў, гаспадароў-эксплятацый і сярод інш. «чэманчыкаў» гэтая вестка ўнесла нейкае клапачаньне, ніто хваляваньне.

Асабліва кідаецца ў вочы ў гэты момант сам местачковы савет. Тут старшыня комсамалец т. Фрэнкель з савяртаром дзёўчынай комсамолкай т. Тарасвіч, якія праявілі сябе сярод насельніцтва як добрыя працаўнікі.

Гэты надыход перавыбараў адчуваецца і ў комсамольскіх местачковых організацыі, і ў партыйнай, і ў профсаюзах, маго раней не было.

У працы сельсавету выяўлены вельмі значныя дасягненьні ў працы па будаўніцтву мастэчка, параўнаўча з мінулымі гадамі, як напрыклад:

— Палепшэньне працы ровных камісіі існуючых пры месцавеце.

— Добра пастаўлена праца сярод беднаты, яна поўнасьцю коопэрыравана і г. д.

— Ёсьць значныя дасягненьні ў працы сярод жанчын.

Комсамольцы, якія працавалі тут зьяўлявалі аўтарытэт.

У ячэйкі ЛКСМБ былі заслуханы справаздачы ўсіх комсамольцаў-працаўнікоў местачковага савету.

Для лепшага азнаямленьня з становішчам савету была заслухана справаздачка старшыні аб працы апошняга.

Выдана насыценная газэтка, ахвяравана перавыбарам.

Акрамя гэтага на групавым сходзе 3-х яч. ставіліся пытаньне: «задачы партыі ў перавыбарнай кампаніі».

М. Вярнікоўскі.

Усе за комсамольцаў

(Збароў, Рагачэўскі раён, Бабруйская акруга)

Наша вёска мае 200 двароў. Насельніцкаў, якія маюць права голасу налічваецца 745 чалавек. Выбарчая камісія паршыла разьбіць вёску на 2 участкі, бо няма будынку, які-б умясьціў такую колькасьць выбаршчыкаў.

У мінулым годзе мы назіралі ў часе перавыбараў вялікае распастаньне вёскі, розныя групіроўкі, «гарлапастства» і інш., дык у гэтым годзе зусім іншы малюнак.

У сябры сельсавету абрана 3 комсамольцы і адзін комсамалец у кандыдатах.

Старшыня сельсавету—комсамалец. У рэвізійную камісію таксама абран адзін комсамалец.

Жанчын у перавыбарах прымаў яшчэ слабы ўдзел. У далейшым на гэта трэба будзе зьявіць увагу.

Аляксеяў.



Ад Дзюлюк

САЮЗНЫЯ-НАВІНЫ

(У ЦК УсеЛКСМ)

Рыхтуемца да канферэнцыі.

Ідзе дзейная падрыхтоўка да Усесаюзнай канферэнцыі УсеЛКСМ.

Пачала працаваць спецыяльна створаная арганізацыйная камісія.

У вызначанай абвестцы дню канферэнцыі адбыліся некаторыя змены:

даклад тав. Шаціна аб праграме УсеЛКСМ знят з за неамагчымасці падрыхтаваць гэты даклад у працягу заставішга кароткага часу.

Канферэнцыя будзе працаваць у Крэмле. У часе канферэнцыі будзе склікні цэлы шэраг нарад дэлегатаў Працягнецца канферэнцыя 10 дзён.

Справаздачная кампанія ЦК

пераносіцца на люты месяц, у зьвязку з падрыхтоўкай да канферэнцыі УсеЛКСМ.

Кампанія прыстаўваецца да чарговых губэрскіх канферэнцыяў. Замест справаздачы ЦК на чарговых пленумах акругомаў, крайкомаў і вобласткамаў ставяцца даклады аб выніках працы пленуму ЦК УсеЛКСМ.

Новая прыгодная часопісь моладзі.

Адзел друку ЦК УсеКП і ЦК УсеЛКСМ распарадкавалі пытаньне аб стварэньні новай прыгоднай часопісі для моладзі па тылу „Вокруг Света“ (часопісь, выдаваўся для рэволюцыі).

Новая часопісь будзе выдавацца ў Ленінградзе мясцовым камітэтам Кomsomолу і рэдакцыяй „Красной газеты“.

Партыя аб хворых зьвішчач у Саюзе

Парткалегія ЦК УсеКП па дакладу цэнтральнай канфліктнай камісіі УсеЛКСМ аб хворых зьвішчач у Саюзе—адзначыла правільнасць лініі ў пытаньнях барацьбы з хворымі зьвішчачамі ў Кomsomоле.

ЦК адзначыла таксама недастатковасьць сувязі мясцовых кантрольных камісіяў партыі з працай канфліктнай камісіі УсеЛКСМ.

У працы мясцовых канфліктных камісіяў наглядзецца некаторыя перагіб і жорсткасьць у падыходзе, аб чым сьведчыць буйны працент адноўленых цэнтральнай канфліктнай камісіяй. Парткалегія ЦК у далейшым лічыць неабходным ужываць больш мяккія меры саюзных узьсканьняў, выкарыстоўваючы ўсе шляхі для таварыскага уплыву на правініўшыхся таварышоў.

ЦК адмяніла матывіроўку выключэньня з саюзу за неуплату сабраўскіх узносаў і за ненавядзеньне агульных сходаў, зьмяніўшы выключэньне—мэханічным выхадом з арганізацыі.

У нашай зьмецы На піонер-курсы

ЦБ ЮП ЦК ЛКСМБ камандыруе на усесаюзныя курсы піонерпрацаўнікоў наступных таварышоў: Пачобута (Менск) і Малаковіча (Бабруйск).

„Беларускі Піонер“

Рэдакцыя часопісі „Беларускі Піонер“ сумесна з ЦК ЛКСМБ зьвярнула з просьбай у Саўнарком аб водпуску дадатковых сродкаў на выданьне часопісі ў 1927 годзе.

У кожным райкоме—платны піонер-працаўнік

Бюро ЦК дала катэгорычную дырэктыву ўсім акругомам, каб у кожным РК быў абавязкова платны піонерпрацаўнік, якога адначасова можна будзе скарыстаць і на іншай працы, як кожнага працаўніка райкому.

Колькі дзяцей вучыцца.

У 1927-27 годзе школы БССР ахопліваюць 370.000 вучняў ва ўзрасьце 8-11 год, што складае 69,3 проц. усяго ліку дзяцей гэтага узросту.

Да рэволюцыі дзеці 8-11 год былі ахоплены школамі толькі на 43 проц.

Па БССР мейсца ўсяго 4283 4-х гадовых школ і 236 сямігадак.


Дзіцячая літаратура.

Камісія па выданьні дзіцячай літаратуры пры Наркамасьветах БССР апрастувала да працы. Ужо здадзена ў друк некалькі кніжак.

У гэтым годзе будзе выдадзена шмат дзіцячай літаратуры па тэхніцы, піонер руху, бэлэтрыстыцы і інш. галінах.

60 рубанкаў у піонерскіх руках.

Адчынілася Ляхаўская піонерская сталярня.



Тав. Глезэр.

17 студзеня адчынілася сталярня майстэрні піонерарганізацыі Ляхаўскага раёну, у якой будуць атрымоўваць працоўныя новыя дзесяткі піонэраў.

Запытаньні і адказы

ЗАПЫТААНЬНЕ № 781 (Л. Д. М. Я.) Калі мы паслём у рэдакцыю ў адным лісьце некалькі допісаў, ці треба тады пад кожным падпісаць свой адрас і ўдзяліць прывітаньне?

АДКАЗ. Адрас і ўдзяліць прывітаньне треба абавязкова падпісаць пад кожным допісам.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 782 (Янін). Якія веды патрабуюцца дзеля заступленьня на курс кінэ-матэматыкі, аля пачаць працаваць у лютым месяцы?

АДКАЗ. Дзі патрабуюцца на курс кінэ-матэматыкі патрабуюцца веды 4 годзі.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 783 (Я.) Ці павінен я наведваць політкурсы, калі вучусь у вярховай школі?

АДКАЗ. Не павінен.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 784 (А.). Ці патрабуе агульнае адукацыю, каб стаць пасьпэўшым «Чырвоны 3 мейсць»?

АДКАЗ. Дзеля гэтага не треба заплачваць асяты. Дасылай рэгулярна допісы—і будзеш юнаком.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 785 (В. М.). Ці вы хадзілі часоў «Беларускі Піонер» у сьнежні 1926 году і ці разьсказаў свае падлічкі там?

АДКАЗ. Часопісь «Беларускі Піонер» па сьнежні мейсць № 12 ўжо выдрукавалі і гэта зьявіцца падлічкай.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 786 (В. М.). Ці мож на песьняў у «Чырвоны Зьмень» запісваць і «дзія радме консуляцыі»?

АДКАЗ. Вучома не можна.

ЗАПЫТААНЬНЕ № 787 (К.). Ці варта на Беларускай тэхніку, а калі варта дзе дзі?

АДКАЗ. На Беларускай вучома адзіна Дзяржаўна Муніцып Тэхніку у Менску і адзіна тэхніку прымаюць у Віцебску.

У тры радкі.

Перавыбрана ў 233 сельсаветы БССР—3.107 чал. з якіх 199 жанчын, 351 комуніст і 1312 комсамольцаў.

Фонд па коопэраваньню беднаты арганізавана пры Беларускай і яго акруговых філіялах і таварыствах. Адначасна будзе павялічаны крэдыт для бедняцкіх гаспадарак.

Усбеларускія курсы піонерпрацаўнікоў на 50 чал. адчыніюцца ў Менску ў лютым месяцы.

Масавы шахматны турнір моладзі адбудзецца ў Барысаве 24 студзеня.

Агульна-гарадскі конкурс на лепшага ляхніка адбудзецца ў Менску 1—5 лютага.

Беларускі нацыянальных школ (4-хгодак і 7-хгодак) у сучасны момант налічваецца ў 10 акругах—4.201 (прырост супроць мінулага году на 80 проц.).

Адчыніліся акруговыя спарборніцтва па цяжкай атлэтыцы ў Барысаве.

Рэнтгенаўскія габінэты арганізаваны Нар. Кам. Аховы Здароўя ва ўсіх акруговых больніцах. Габінэты абсталяваны па апошняму слову навукі.

У Менску распачата складаньне сьпісаў асоб, якія маюць права выбараў ў гарсавет.

Перапіс па Гомельшчыне і Рэчыцкай акрузе вьявіў жыхарства—662.384 чал.

Адчыніліся ўсебелар. спарборніцтва па цяжкай атлэтыцы

Фізкакультурнік Савіч устанавіў новы ўсебеларускі рэкорд

23 студзеня, а 7-й гадзі. ў вечары ў памяшканьні цэнтральнага піонерскага клубу пачаліся ўсебеларускія спарборніцтва па цяжкай атлэтыцы і барацьбе, на якія прыбыла 85 атлэтаў.

Т Леў у сваім уступным слове адзначыў, што гэтыя спарборніцтва павінны прадэманструваць сілы беларускіх фізкакультурнікаў у галіне цяжкай атлэтыкі.

Цікава адначасна склад удзельнікаў спарборніцтваў. Сярод іх 9 сяброў КГБ, 8—КСМ, 14—рабочых з прадпрыемстваў, 50 проц. навучоў,

якія ў, пяршыню ўдзельнічаюць у такіх спарборніцтвах.

У вечары былі праведзены 2 рух па цяжкай атлэтыцы (эжымі двума і рывок адзін).

Лепшыя вынікі ў эжыме двума паказалі ў лягчайшай вазе Савіч (Орш); у легкай вазе—Яськеў (Орш); у сярэдняй вазе—Андрэў (М.гі.еў) і паўцяжкай вазе—Саўт (Вабруйск).

У рыўку адзін больш усіх адлічыўся—Савіч. Ён устанавіў новы ўсебеларускі рэкорд—у 152 фунтаў (замест 147 у мінулым годзе).

Усесаюзным рэкордам лічыцца цяпер 160 фунтаў. Гэта дзе ўжо вялікія шансы беларускім спарборніцтвам.

Спарборніцтва працягнуцца 3 дні. Лепшыя цяжкія атлеты і барцы, якія займаюць першыя месцы, будуць камандзіраваны на ўсесаюзныя спарборніцтва.

Ю. К.

Палепшыць с.-г. вучобу.

31 студзеня ў Менску адбудзецца нарада дырэктароў с.-г. тэхнікумаў з удзелам прадстаўнікоў Гомельшчыны.

Галоўныя пытаньні нарады наступныя: а) аб фармах пры с.-г. тэхнікумах; б) аб плянах працы і справаздачах; в) мэты выкладаньня.

Фонд вучнёўства.

Наркампрацы робіць захады да арганізацыі „фонду вучнёўства“.

Фондам будзе карыстацца вучнёўства, якое знаходзіцца на часоўных будаўнічых працах на прадпрыемствах.

Сродкі гэтага даходу будуць выдавацца толькі падаткам, зьнятым на будаўніцтва на звыш 2 месяцоў.

На справе змагаемца з бюспрытульнасьцю

У гэтым годзе на барацьбу з дзіцячай бюспрытульнасьцю па БССР адпушчана ЦК Помдзету 467.955 р. (супроць мінулага году ўзрост на 25 проц.).

ЦК Помдзету прызнаў мэтазгодным адчыніць у БССР дзье майстэрні для бюспрытульных (на 100 чал. кожная).

На гэту мэту прадугледжваецца выдача стэпаўдзяў на суму—72.000 р.

Профшколы Гомельшчыны.

Наркамасьветы правіў абгляд профшколы і фабзавучаў Гомельшчыны, пастаноўка справы ў якіх знойдзена здавальняюча.

Адзіны да БССР наступныя профшколы: мэталістаў, дрэвапрацоўніцкай і музычнай ў Гомлі, с.-г. Рэчыцкаўская—у Гомельскім павеце.

З фабзавучаў адзіныя: школы канторскага навучаньня і друкароў у Гомлі, папяроўкаў—у м. Добруш і вучэбныя майстэрні—у с. Маркавічах.

На франтох наступіла зацішка. Арудзівалі польскія дробныя шайкі.

Папоў ўжо пасьпеў вялячыцца, але аванюрыстычная натура не давала спакою.

Судовыя справы.

Кар'ера Папова

Было гэта ў першыя гадзі рэволюцыі, калі гарматы Юдзеніча глядзелі на Ленінград.

Папоў—камандзір батальёну чырвоных войск—таміўся за турэмнымі кратамі.

За што папаў туды Папоў—гэта ведалі толькі Губэрэтрыбунал г. Пскову і чырвонаярмейцы яго часці.

Доўга Папову сядзець ня прышлося. Пскеў занялі эстонскія часткі войск Юдзеніча і „пастрадаўшым ад большавіцкага варварства“—Юдзеніч даў волю.

Вываліўшыся, Папоў паступае фэльдфэбэлям у банду Булак-Балаховіча.

Новы сядок.

7 вьезд профзаказу паставілі прымаць у профсаюзны росткаў а 14 год.



— Садзіся, браток, разам паед см!

Толькі праз юнскэцыю!

За прыём падаткаў на працу міма юнскэцыі Біржы Працы прыцягнуты да адказнасьці мнугія адміністратары. Абвешчана суровая барацьба з „протэктывізмам“

Нар. Кам. Працы прыцягнуў да адказнасьці дырэктара Беларускай т. Галкіна за ням ё падаткаў на пасаду паміма юнскэцыі Біржы Працы.

За той-жа праступак (прыём 6 вучняў без згоды юнскэцыі) ўзбуджана справа суроць Наркамзему.

У Лесбеле зьнята з працы дачка нэманя, якая паступіла «па протэктыві». Замест яе прымаецца аругая з юнскэцыі.

За скарыстаньне ў 2 х прыватных дамох малалетніх хатніх працаўніц звыш нормы працы (12 гадзін у суткі) „гаспадарчыкі“ прыцягваюцца да суровай адказнасьці.

Апошняя перарэгістрацыя выявіла, што ў юнскэцыі Менскай Біржы Працы налічваецца 700 беспрацоўных падаткаў.

За 1 ю пілову студзеня пасланы на працу ўсяго 24 юнакі.

Дзеля частковай разгрузкі юнскэцыі ўтворэн працколектыў кашалёўшчыкаў, у які ўдалося ўдзягнуць толькі 10 чал.

Да усіх чытачоў і дапішчыкаў.

У хуткім часе на бюро ЦК ЛКСМБ стаіць чарговая справаздача рэдакцыі газеты „Чырвоная Зьмена“ аб яе працы за апошні год.

Рэдакцыя газеты „Чырвоная Зьмена“ чакае ў самым хуткім часе дасылк ад дапішчыкаў і чытачоў іх думан аб газэце (што добра, а што імаюцца недахопы, што треба палепшыць і г. д.). Лісты можна пасылать без марак.

Рэдакцыя газеты „Чырвоная Зьмена“

Судовыя справы.

Ён „беспрацоўны“. Няма „праць“.— Што рабіць?..

Папоў кінуўся да Савікава. Той даў яму крыху грошаў і пазнаёміў з афіцэрам польскага генэральнага штабу.

Папоў ізноў ажыў.

У якасьці памочніка камандзіра бандыцкага атраду ён перапраўляецца на савецкую тэрыторыю.

28 чалавек-бандытаў, заставілі крывавы сьлед на вёсках Лепельскага і Барысўскага раёнаў. Шмат была забіта сялян, комуніст, савецкіх працаўнікоў.

Панаваць бандытам, аднак ня доўга прышлося. Праз месяц бандыты зьявіліся ў Польшчы з моцна перадаўшымі шэрагамі. Засталася толькі пяць чалавек.

У 1924 г. Папоў ізноў зьявіўся на тэрыторыі БССР і тут яго заарыштавалі.

Менскі акруговы суд даў яму 8 год турэмнага зьнявольеньня.

Найвышэйшы суд БССР прыгавор пацінуў у моц.

ВІА.

АПАВЯШЧЭНЬНІ Горрайком ЛКСМБ

У сераду, 26-га студзеня а 7-й гадзіне ўвечары—нарада панадзіроў фарпостаў сумесна з сакратарамі ячэск.

У сераду, а 9-й гадзіне пасяджэньне прыёмнай камісіі.

У чацьверг, а 9-й гадзіне—бюро райкому, на якое выклікаюцца на студыйны таварышы: Эйдэльман (яч. Камгасу), Плечык (Працасьветы), Бірынчы і Кляцан (яч. скурнікаў).

У пятніцу, а 9-й гадзіне пасяджэньне канфліктнай камісіі.

Адказныя рэдактары: А. БАРАЎНІКАЎ, А. КУРЦІН

Галоўтубел № 23708 2-яя Дзяржаўнарыя БДБ.